

## [„Усё цячэ, усё мяняецца“]

„Усё цячэ, усё мяняецца“ — гэта для таго, што не цячэ і што не мяняецца. А калі ёсьць такое, што не цячэ і не мяняе[цца], значыць, ня ўсё цячэ і ня ўсё мяняецца. Калі-ж усё цячэ і ўсё мяняецца, значыць, нічога не цячэ і нічога не мяняецца, як верна і нямецкім спосабам выказанае „нічога цячэ, нічога мяняецца“. Бо калі ўсё цячэ, то цячэ і нічога як нешта з гэтага ўсяго. Калі-ж гэта нічога стаіць за межамі ўсяго, тады тое ўсё — ня ўсё, а адсюль правільна будзе такое выслоўе: „Ня ўсё цячэ, ня ўсё мяняецца“. Зноў-жа такі і тое нічога, паколькі яно за межамі ўсяго, ёсьць таксама і ня ўсё. Адсюль, калі ўсё цячэ, то „ня ўсё“ не цячэ, „ня ўсё“ не мяняецца. Т[акім] ч[ынам], раўнапраўны такія выразы некаторых ісьцін:

- 1) Усё цячэ, усё зьмяняецца.
- 2) Нічога не цячэ, нічога не зьмяняецца.
- 3) Нічога цячэ, нічога зьмяняецца.
- 4) Ня ўсё цячэ, ня ўсё зьмяняецца.
- 5) Ня ўсё не цячэ, ня ўсё не зьмяняецца.
- 6) Нешта цячэ, нешта зьмяняецца.
- 7) Нешта не цячэ, нешта не зьмяняецца.

Ды гэтым ня вычэрпваюцца магчымыя формы выражэньня таго, што заключаюць у сабе прычыны „цячы“ і „зьмяняцца“. Падставаю таго, што выражана ў форме „ўсё цячэ, усё зьмяняецца“ ёсьць суб’ект аб’екта і аб’ект суб’екта ў пэўным стане.

*[Восень — зіма 1931]*